

# Простыя рэчы

## Больш, чым слова

**С**ённяшняя размова з ноткамі насталгіі — пра музыку, сцэну, песні. Як гэта — быць аб'ектам увагі шматлікай публікі, задавальняць яе духоўная і ментальная запыты, генерыраваць ідэі, згадвае паэт, публіцыст Дзмітрый Радзівончык.

— Дзмітрый, раскажыце пра ваша музычнае мінулае, шлях да лідара рок-гурта. Што спрыяла такому захапленню, чаму вы сталі менавіта рок-спеваком?

— Гэтая цяга да творчасці жыве ўва мне з дзяцінства. Напэўна, не абышлося без генетыкі. Мой бацька таксама амаль на ўсіх фота з гармонікам у руках, быў актыўным удзельнікам маастацкай самадзейнасці.

Маё амплуа ў калектыве — саліст-фронтмен. Без прэтэнзій на лідарства. Хоць дадзеная пазіцыя патрабуе максімум харызмы і артыстычнасці. І нават наяўнасць музычных здольнасцей тут на другім месцы.

Я пісаў тэксты песен для некалькіх гродзенскіх гуртоў. Аднойчы стала зразумела, што правільна, выразна праартыкуляваць іх здольны толькі аўтар. Таму ў 1991 годзе ў калектыве, які атрымаў назыву «Wake Up» («Прачніся»), я заняў месца кalia мікрофона. Атрымалася пераканаўча, і захапленне расцягнулася на ўсё жыццё.

— Якія песні вы спявалі?

— Эта была цяжкая музыка. У той жа час не пазбаўленая меладызму, вельмі багатая ў сэнсе эмоций, вобразу, асцыяцый. Кампазіцыі аўтарскія. Музыку для маіх тэкстаў ствараў таленавіты гітарыст Андрэй Абрамаў. Тэмы для песен падказвала жыццё. Але і мае асабістая захапленні філософіяй у іх можна заўважыць. Галоўнае — вечная каштоўнасць ва ўмовах зменлівага свету.

— Вось вы співаецце, нейкія энергіі праз вас шукаюць выйсце, гучыць аплодыменты. Ці сапраўды існуе так званая зорная хвароба?

— Прайшлі дзесяцігоддзі з той пары. Але нават цяпер, калі выходжу на сцэну, адчуваю адказнасць: ты ававязаны здзіўляць, захапляць, прапаноўваць нешта такое, чаго пазбаўлены людзі, гатовыя цябе слухаць. Неабходна, каб тваё з'яўленне на сцэне было

апраўдана. Сцэна — сакральнае месца. Калі ўзышоў на яе, праста мусіш узбагаціць навакольны свет чымсьці новым і каштоўным.

Зорная хвароба... О, гэта і цяпер бяда многіх творчых людзей. У маладосці было прасцей. Зазнаўся — атрымаеш «у лоб».

— Як і дзе адбываліся рэпетыцыі, якая была атмасфера?

— Базы для рэпетыцый знаходзіліся ў навучальных установах, на прамысловых прадпрыемствах... Памятаю, як побач з маёй мікрофоннай стойкай знаходзіліся цыркулярная піла і велізарная куча плавіння. Тым не менш атмасфера вельмі спрыяла творчасці. Мы былі маладыя і аднолькавыя ў памкненнях, жылі ў сваім маленкім свеце, дзе ўсім было вельмі камфортна.

90-я сталі часам сур'ёзных палітычных і эканамічных выпрабаванняў. А для самадзейнай рок-музыкі гэта быў час росквіту. Нам вельмі дапамагалі камсамольцы: праводзілі ў Гродне шматдзённыя рок-фестывалі, запрашалі калектывы з блізкага і далёкага замежжа. І мы паспелі сказаць сваё слова: запісалі некалькі альбомаў, выступалі дома і за мяжой, у горадзе і па раёнах.

Упэўнены, што менавіта захапленне творчасцю дапамагала нам перажываць цяжкасці. Не было інтэрнэту, але ўсё ж мы адчувалі сваю інтэграванасць у культуру ўсяго свету і гэтым натхняліся. Адзіным «гаджэтам» быў магнітафон...

— Калі на працягу немалога часу ідэя рок-гурта збірала разам людзей і яны рабілі нешта агульнае, значыць, праз іх шукалі выйсце творчыя сілы. Цяпер, калі рок-гурта не існуе, у што сублімавалася тое, што вас злучала?

— Сумесная творчасць перарасла ў моцнае сяброўства. Хлопцы і сёння займаюцца музыкай, сталі ўдзельнікамі розных праектаў, эксперыментуюць са стылямі, хтосьці спрабуе падпрацоўваць музыкантам... Я пайшоў далей за ўсіх — у літаратуру, фактычна вярнуўся ў зыходную кропку. Але нешта важнае засталося. Непрыкметна для сябе імкнуся знайсці гармонію ва ўсім: у чалавечых адносінах, у гучанні слоў, у іх спалучэнні са справамі... Нездарма ў рускім прачытанні паняцце «рок» — не толькі мастацтва, але і лёс.

Гутарыла Таша ШПАКОЎСКАЯ



Дзмітрый Радзівончык — саліст гурта «Wake Up».